

**Станкевіч** Сяргей Уладзіміравіч // Памяць. Міёрскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: Г. М. Маняк [і інш.] ; уклад. Л. А. Матэленак ; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн. : Беларуская навука, 1998. — С. 554—555.

### **СТАНКЕВІЧ СЯРГЕЙ УЛАДЗІМІРАВІЧ**

Нарадзіўся 20.5.1964 г. у в. Слабада Міёрскага раёна. Беларус. Маці, Тамара Іосіфаўна, хатняя гаспадыня, бацька, Уладзімір Іванавіч, манцёр тэхнічнага ўпраўлення сувязі. У 1979 г. скончыў Дрыгучскую васьмігадовую школу, у 1982 – Відзаўскае ПТВ № 169. Працаваў трактарыстам у калгасе імя Дзяржынскага. У маі 1984 г. прызваны ў Савецкую Армію Міёрскім РВК. Служыў у Афганістане. 10.4.1985 г. сяржант Станкевіч з сябрамі вяртаўся з баявой аперацыі. Машына, на брані якой ён сядзеў, падарвалася на міне. Пахаваны С. У. Станкевіч у в. Грыгаравічы Міёрскага раёна. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.

#### **3 пісьма З. Ф. Станкевіч, настаўніцы Сяргея**

*В школе Сергей был застенчивым, никогда не был первым, но в труде на него можно было равняться... Вместе со своим братом Олегом он любил, как и их дедушка, Станкевич Иван, столярничать. Потом, когда Сергей подрос, они с Олегом устраивали соревнования на лучшую работу по строительству парников для выращивания овощей. Уже в 12 лет Сергей вместе с отцом косил сено. Сережа всегда сам видел, чем нужно помочь отцу, помогал и матери во всем. После окончания СПТУ Сергей работал в колхозе им. Держинского трактористом. Неоднократно награждался грамотами и премиями по окончании сезонных полевых работ. В мае, а точнее 9 мая, в День Победы, Сергей ушел служить в Советскую Армию. Возле памятника погибшим воинам в тот день был митинг... Сереже подарили памятные часы. Слово держал председатель колхоза Карл Митрофанович Гурин, который говорил, что Сергей был примером в колхозе для своих товарищей. Пожелал ему председатель счастливой службы. В первые месяцы службы родителям Сергея было прислано из воинской части, в которой он служил, благодарственное письмо. В армии Сергей был разведчиком и при выполнении боевого задания погиб. Ежегодно в день его гибели школьники бывают на его могиле, несут туда цветы – дань глубокой скорби и памяти о своем товарище...*